

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 243 5319)  
ЧАЦВЕР  
24  
КАСТРЫЧНИКА  
1935 г.  
Год выдання XVIII

Рабочыя і работніцы, камандзіры і інжынеры лёгкай прамысловасці! Больш сітцу, шоўку, сукна, трыкатажу, аутку для грамадзян савецкай краіны! Змагайцеся за выкананне і перавыкананне плана вытворчасці, за поўнае скарыстанне абсталявання, за паліпшэнне якасці, за рознастайны асартымент вашай прадукцыі.

(З лозунгаў ЦК ВКП(б) да XVIII гадовіны Вялікай пролетарскай рэвалюцыі ў СССР)

## АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ ПА ПЯРВІЧНАЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ ДЭПО АСІПАВІЧЫ, ЗАХОДНЯЙ ЧЫГУНК

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Адзначаць, што праверка партыйных дакументаў па партарганізацыі дэпо Асіпавічы была праведзена фармальна. Пры прапрацоўцы закрытага тэста ЦК ВКП(б) ад 13 мая крытыка і выкрываючая работа разгорнута не была і тужыя людзі, прахадзішчы і жулікі не выкрыты, не глядзячы на маючыся даныя аб засмечанасці партарганізацыі Асіпавіцкага дэпо класава-чужымі людзьмі, якія ашуканым шляхам пралезлі ў партыю (Легаў, які служыў у арміі Калчака і скрыў гэта ад партыі, і інш.).

цы партыйнай арганізацыі на выкрыццё жулікаў і прахадзішцаў і ліквідацыі самаіснасці і кругавой парукі, маючайся ў партарганізацыі дэпо Асіпавічы, заняўся разборам складных спраў, у рэзультате чаго палітычнае значэнне праверкі было ў партарганізацыі змазана. Выходзячы з гэтага, бюро ЦК КП(б)Б пастанаўляе:

1. Амяніць праведзеную праверку партдакументаў па партарганізацыі дэпо Асіпавічы.
2. Прапанаваць т. Смоліну правесці паўторную прапрацоўку закрытага тэста ЦК ВКП(б) ад 13 мая і праверку партдакументаў у партарганізацыі Асіпавіцкага дэ-

по, мабілізаваўшы партарганізацыю на павышэнне большэвіцкай пільнасці і рашучае выкрыццё волагаў партыі, якія схаваліся за партбилетам.

3. Паставіць пытанне перад палітдзілам дарогі аб зняцці Разанцава з работы партарга дэпо. Даручыць т. Смоліну дасканала правесці партдакументы Разанцава, далажыўшы аб рэзультатах праверкі ЦК. Зварнуць увагу т. Смоліна на недапушчальнасць таго, што акты праверкі партдакументаў не афармляюцца неадкладна ж пасля праверкі. Абавязваць т. Смоліна ў дзесяцідзённы тэрмін аформіць гэтыя акты, прадставіўшы іх у ЦК КП(б)Б.

## ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАМУ СПАБОРНІЦТВУ З ЗАХОДНЕ-СІБІРСКИМ КРАЕМ І ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦЮ

Ад 23 Кастрычніка 1935 г.

1. Чырвоны пераходны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК БССР па групе зернавых і бульбяных раёнаў пакінуць за АРШАНСКИМ раёнам. Зварнуць увагу кіраўніцтва раёна на нізкі прырост у гэту пладзінку па здачы ільновалакна дзяржаве (6,9 проц.).

2. Чырвоны пераходны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК БССР па групе ільноводчых раёнаў перадаць СЕННЕНСКАМУ раёну за добрыя колькасныя і якасныя паказальнікі па здачы ільнопраніжыцы дзяржаве. Зварнуць увагу кіраўніцтва Сяненскага раёна на змяншэнне ў гэту пладзінку тэмпаў здачы ільновалакна сямлінскай апрацоўкі, бульбапаставак і ўзняцця зяблівя.

3. У другі раз папярэдзіць кіраўніцтва КАСІЮНОВІЦКАГА раёна, што, у залежнасці ад якасці здаваемага валакна, камісія будзе ў наступнай пладзінцы вырашаць пытанне аб магчымасці паніжэння Касцюковіцкага раёна на чырвонай дошцы.

4. Зварнуць увагу кіраўніцтва ТАЛАЧЫНСКАГА І ЦЕРАХОУСКАГА раёнаў на адставанне па здачы ільновалакна і бульбапаставак. Неправільна гэтага адставання пачынае за сабой зняцце раёна з чырвонай дошкі.

5. За добрыя паказальнікі па здачы ільнопрадукцыі дзяржаве і другіх сельскагаспадарчых работ залічыць кандыдатамі на чырвоную дошку КРЫЧАЎСКИ, ЧАВУСКИ, ГОРАЦКІ І ПУХАВІЦКІ раёны. Указваць вышэйуказаным раёнам, што пры падцяганні тэмпаў здачы ільновалакна сямлінскай апрацоўкі, папярманні якасці здаваемага валакна і тэмпаў выканання плана бульбапаставак, а Горацкі і Крычаўскі раёны таксама — па засылцы ільноваласця, яны будуць занесены на чырвоную дошку.

6. За півкаціцы адставання па здачы ільнопрадукцыі дзяржаве зняць РАСОНСКИ раён з чорнай дошкі. Зварнуць увагу кіраўніцтва

Расонскага раёна на замацаванне тэмпаў здачы ільновалакна і тэмпаў.

7. Камісія па соцыялістычнаму спаборніцтву звяртае увагу кіраўніцтва АСВЕЙСКАГА, ДРЫСЕНСКАГА, МСЦІСЛАЎСКАГА, МЕХАУСКАГА, ХАЛОПЕНІЦКАГА, БАБРУЙСКАГА, ЖЛОБІНСКАГА, РУДЗЕНСКАГА, ПАРЫЦКАГА раёнаў на зусім нецярпімае іх адставанне па здачы ільновалакна ручной апрацоўкі, якое сведчыць, што ў гэтых раёнах яшчэ адсутнічае рашучая барацьба за выкананне рашэнняў ЦК аб ільне.

8. За ганебнае адставанне па здачы ільнопрадукцыі і бульбапаставак дзяржаве залічыць кандыдатамі на чорную дошку КЛІЧАЎСКИ, ГЛУСКИ, ЖЫТКАВІЦКІ І КАПАТКЕВІЦКІ раёны.

Папярэдзіць кіраўніцтва ЧАЧЭРСКАГА, БРАГІНСКАГА, ДЗЯРЖЫНСКАГА, МАЗЫРСКАГА, СМАЛЯВІЦКАГА, БАРЫСАЎСКАГА І УДЗЕНСКАГА раёнаў, што калі яны ў гэту пладзінку не ліквідуць ганебнае адставанне па здачы ільнопрадукцыі дзяржаве, бульбапаставак і ўзняцця зяблівя — раёны і іх кіраўнікі будуць занесены на чорную дошку.

9. Камісія адзначае, як зусім неадаручальнае, што ў ГАРАДОЦКІМ, БЯРЭЗІНСКИМ, ПЕТРЫКОУСКИМ і другіх раёнах якасць здаваемага ільновалакна зусім нізкая, на што камісія звяртае увагу кіраўніцтва вышэйуказаных раёнаў.

10. Зварнуць увагу кіраўніцтва СІРОЎНІЦКАГА, МЕХАУСКАГА, РАСОНСКАГА, АСВЕЙСКАГА І БАРЫСАЎСКАГА раёнаў на зусім непаўпачальнае іх адставанне па засылцы ільноваласця.

11. Камісія звяртае увагу кіраўніцтва ЧАШНІЦКАГА, ЛЭЗНЯНСКАГА, СВЯЦІЛАВІЦКАГА, БЕШАНКОВІЦКАГА раёнаў на іх адставанне па ўзняццю зяблівя, што сведчыць аб адсутнасці барацьбы за большэвіцкі ўраджай у 1935 годзе.

## ХОД СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ ПА РАЕНАХ НА 20 Кастрычніка 1935 года

№ п. п.	Раёны	Здана:										Сярэдняе сярэдняе агульнае
		Ільновалакна	Ільняны	Плошчы								
1.	Сяненскі	43,9	94,1	98,3	78,1	80,3	69,7	30,7	68,3	35,0		
2.	Аршанскі	59,6	110,8	100,0	91,5	96,2	119,0	81,9	69,5	123,0		
3.	Церахаўскі	11,4	83,3	100,0	98,8	91,4	106,7	70,9	30,1	112,7		
4.	Талачынскі	30,7	101,6	99,7	98,0	92,8	204,2	72,8	85,2	171,5		
5.	Крычаўскі	20,8	94,2	98,2	86,9	96,5	163,1	69,1	32,6	128,2		
6.	Чавускі	7,3	100,9	97,5	92,1	88,6	93,1	34,7	67,1	92,0		
7.	Касцюковіцкі	64,0	—	100,0	98,4	100,0	115,0	58,5	29,9	76,0		
8.	Пухавіцкі	13,8	87,0	100,0	98,1	83,8	84,2	69,0	75,2	129,2		
9.	Горацкі	16,7	83,7	99,0	90,0	85,4	93,4	79,5	100,0	110,1		
10.	Чашицкі	21,1	93,8	99,2	86,1	83,4	133,5	29,4	49,8	119,4		
11.	Дрысенскі	0,6	60,2	98,7	89,1	90,1	84,8	44,2	36,9	66,3		
12.	Кармянскі	8,9	89,6	99,2	87,9	70,6	80,1	49,5	51,9	50,4		
13.	Масіслаўскі	2,5	75,3	99,5	80,0	72,9	103,8	62,3	24,1	26,8		
14.	Асвейскі	1,8	60,7	96,2	85,0	84,8	80,0	32,4	23,5	25,8		
15.	Львянскі	5,5	66,8	93,5	81,6	54,2	65,9	29,7	56,4	47,1		
16.	Ветрынскі	19,8	71,2	100,0	98,0	82,8	59,2	31,4	42,0	62,1		
17.	Бешанковіцкі	10,4	65,3	97,9	90,5	72,0	56,4	32,1	55,8	118,4		
18.	Полацкі	35,5	51,1	100,0	91,4	89,7	70,1	40,5	34,3	70,6		
19.	Шклоўскі	8,3	74,1	99,6	91,5	89,2	97,9	51,1	28,2	105,0		
20.	Лельчынскі	3,9	56,7	99,2	86,4	76,0	87,2	36,3	39,3	116,1		
21.	Расонскі	3,5	44,2	100,0	84,1	63,0	57,8	38,5	49,7	23,0		
22.	Хойніцкі	2,9	66,5	100,0	95,1	91,0	45,7	58,2	61,8	94,2		
23.	Круглянскі	7,3	55,9	99,7	82,3	74,7	77,7	52,0	71,6	182,6		
24.	Суражскі	2,9	53,7	92,0	79,1	69,4	51,5	31,0	75,9	70,2		
25.	Уваравіцкі	6,6	71,1	100,0	98,2	80,2	62,6	47,0	37,0	30,8		
26.	Багушэўскі	14,3	68,0	—	77,3	69,1	129,8	45,8	100,6	79,1		
27.	Кіраўскі	7,1	74,9	—	80,1	—	81,1	53,5	83,9	114,2		
28.	Менскі	36,9	—	100,0	97,0	100,1	—	88,0	89,0	46,4		
29.	Смілавіцкі	1,9	116,8	95,7	99,6	89,6	92,4	82,2	87,8	55,4		
30.	Чырванапольскі	1,9	61,4	91,5	78,5	77,1	—	53,3	65,4	36,7		
31.	Гарадопкі	11,0	57,5	94,3	90,0	81,9	139,7	54,7	61,2	62,3		
32.	Добрушскі	2,1	97,6	97,4	91,5	74,6	92,0	56,3	38,0	113,7		
33.	Рагачоўскі	2,4	62,8	88,3	83,4	83,4	96,8	64,2	37,0	31,8		
34.	Мехаўскі	3,8	75,6	94,6	90,7	68,9	113,8	45,3	73,9	90,7		
35.	Крупскі	10,4	46,4	99,8	98,6	71,0	79,2	56,7	85,1	60,4		
36.	Ушацкі	3,3	58,7	99,9	100,3	69,4	63,0	47,1	41,9	113,0		
37.	Тураўскі	29,9	—	100,0	100,0	81,0	—	69,8	30,0	36,2		
38.	Сіроўніцкі	3,4	32,9	90,5	90,6	76,3	74,9	31,5	31,6	31,3		
39.	Магілёўскі	6,7	79,0	96,5	92,6	83,2	91,5	43,3	54,2	55,2		
40.	Бялыніцкі	24,2	—	97,6	93,0	83,6	100,0	51,4	67,6	99,7		
41.	Журавіцкі	4,7	151,0	99,5	93,8	89,1	26,5	42,5	50,0	78,9		
42.	Ваўраўскі	0,9	62,1	100,0	86,7	81,2	100,0	115,7	100,1	95,4		
43.	В.-Кашалеўскі	21	—	100,9	94,7	88,6	121,3	43,0	57,8	94,5		
44.	Ельскі	19,1	—	99,1	81,5	92,1	85,3	51,1	96,9	33,2		
45.	Халопеніцкі	1,3	29,4	100,0	95,2	91,1	78,8	53,2	67,3	55,3		
46.	Чырвонаслаб.	15,4	—	98,8	96,0	96,0	100,0	69,9	62,8	19,9		
47.	Лоеўскі	15,1	—	96,8	80,7	82,3	—	62,8	101,1	24,4		
48.	Правойскі	14,0	—	100,0	87,6	77,1	59,6	71,7	69,4	103,9		
49.	Клімавіцкі	13,9	—	99,4	84,6	81,6	106,0	72,3	43,5	102,4		
50.	Парыцкі	0,8	79,7	99,0	89,2	64,4	81,2	53,4	62,0	24,0		
51.	Дрыбінскі	12,3	11,5	100,0	100,0	83,8	185,5	53,4	75,6	186,7		
52.	Дубровенскі	11,7	—	100,0	91,4	79,7	75,5	53,5	31,9	100,0		
53.	Слуцкі	9,5	—	100,9	96,1	96,9	95,0	62,5	58,6	43,6		
54.	Львянскі	9,7	—	100,0	101,2	87,9	100,0	95,6	104,3	129,9		
55.	Плешчаніцкі	9,1	—	100,0	93,4	78,8	—	52,9	43,9	65,0		
56.	Ст.-Дарожскі	9,0	—	98,4	93,5	85,7	71,9	79,2	99,6	101,3		
57.	Віцебскі	7,8	12,1	97,0	90,5	64,4	125,5	36,5	35,5	131,6		
58.	Грэскі	7,8	—	99,8	100,1	92,3	94,6	80,3	62,4	45,5		
59.	Веткаўскі	7,3	—	100,0	79,0	94,0	90,0	45,7	31,7	39,7		
60.	Гомельскі	6,3	—	96,9	89,1	78,5	107,0	62,7	81,9	43,4		
61.	Капыльскі	5,9	—	100,0	95,0	90,9	100,0	64,6	49,9	75,0		
62.	Даманавіцкі	5,6	—	100,0	99,5	75,1	79,3	64,3	81,5	136,7		
63.	Старобінскі	5,6	—	100,0	82,8	79,6	116,1	64,3	64,4	34,6		
64.	Рэчыцкі	5,4	—	98,3	87,6	83,4	101,0	63,6	43,3	54,8		
65.	Асіпавіцкі	5,4	—	100,0	89,6	82,9	90,9	53,9	29,2	89,0		
66.	Лельчыцкі	4,9	—	95,4	84,9	67,5	56,7	70,4	103,5	62,1		
67.	Заслаўскі	4,9	—	97,3	96,0	82,7	127,1	68,0	26,2	100,2		
68.	Хойніцкі	4,8	—	99,9	96,5	78,2	101,0	45,4	36,5	21,7		
69.	Барэўскі	4,5	—	99,5	99,7	83,2	104,8	76,2	81,2	101,1		
70.	Выхаўскі	4,5	—	99,5	92,6	70,5	103,7	57,0	50,0	75,0		
71.	Чэрыкаўскі	4,5	—	100,0	99,0	92,1	97,8	54,2	49,6	101,4		
72.	Лагойскі	4,4	—	100,0	99,7	72,3	110,3	64,6	37,9	18,7		
73.	Сяніцкі	4,4	—	97,5	77,5	77,5	—	—	—	—		

## Аўладаць майстэрствам выхавання

Няма патрэбы лішні раз гаварыць аб задачах, якія ва ўвесь рост пастаўлены цяпер перад камсамолам. Тав. Косарэў на IX пленуме ЦК ВЛКСМ падкрэсліў што ўказанні таварыша Сталіна і рашэнні ЦК ВКП(б) вызначылі цэнтральную задачу ўдзелу камсамола ў соцыялістычным будаўніцтве на даным этапе, як задачу выхавання моладзі і дзяцей у комуністычным духу і арганізацыі іх у вольнай савецкай улады».

Няма і не можа быць у камсамола іншых задач, як комуністычнае выхаванне рабочай і калгаснай моладзі, арганізацыя яе вакол савецкай улады. Вучыць моладзь камунізму, як указаў Ленін, вучыць большэвізму і загартоўваць моладзь пакаленне пролетарыята на слаўных баявых традыцыях нашай партыі — вось задача камсамола.

І натуральна, што для камсамола няма нічога небяспечней, як адрыць ад мас рабочай і калгаснай моладзі, бо камсамол ёсць перш за ўсё арганізацыя выхаваўчая. Знаўца гэта дапамога партыі зачысціць і выхаваўчай і арганізацыйнай рабоце сярод рабочай і калгаснай моладзі, накіраваўчай на выхаванне яе ў духу нашай партыі.

кладнага ва ўсіх адносінах, чалавека, які зможа адказаць растлумачыць узнікае пытанне. дала магчы ў асабістых справах і труднасцях на рабоце. Кіраўнік камсамольцаў і моладзі павінен быць душой моладзі, яе важаком, бо яму давярае камсамол, яму давярае партыя самую вялікую каштоўнасць — маладых людзей, якіх трэба выхоўваць, у якіх трэба фармаваць комуністычны светапогляд.

Ці можна назваць кіраўніком моладзі такога чалавека, як Казанцаў, які ўзначальвае камсамольскую арганізацыю менскай цагельні № 1? Гэты «кіраўнік» спецыяліст на ўсе рукі, нічога не ўмее, нічога не ведае. У «Заметках аб камсамоле і рабочай моладзі» мы паказалі тую буйнейшую недахопы, якія наглядна ў некаторых камсамольскіх арганізацыях. Гэтыя недахопы заключаюцца ў слабасці выхаваўчай работы, у няўменні арганізаваць доўгую і адпачынак моладзі, у няўменні ўзначальваць і накіраваць яе вытворчую актыўнасць.

Першачарговая задача камсамола — ідэйнае ўзбраенне кожнага камсамольца. «Вывучыце гісторыю

лярна наведваюць заняткі, а аб несвабодай моладзі і гаварыць не прыходзіцца.

А заняткі па гісторыі нашай партыі не могуць быць сумнымі! Гісторыя нашай партыі — гэта такі захопляючы матэрыял, кожная старонка якой поўна трой твастойкай і глыбокай і высюлкай ідэйнасці. Але трэба ўмець укладваць у гэту ўдзячнейшую прапагандыскую работу, як гавораць, душу.

Гэтай душы не хапае ў многіх камсамольскіх прапагандыстаў, і зусім правільна ўказала «Чырвоная змена», што менскі гарком камсамола па арганізацыі камсамольскай палітвучобы нічога не робіць.

Не ведаюць работнікі менскага гаркома камсамола што робі

коммунизму, як указаву Ленін, вучыць большэвізму і загартуваць маладое пакаленне пролетарыята на слаўных баявых традыцыях нашай партыі — вось задача комсамола.

І натуральна, што для комсамола няма нічога небяспечней, як адрыць ад мас рабочай і калгаснай моладзі, бо комсомол ёсць перш за ўсё арганізацыя выхаваўчая. Значыцца, яго дапамога партыі заключаецца ў выхаваўчай і арганізацыйнай рабоце сярод рабочай і калгаснай моладзі, накіраванай на вырашэнне задач, якія ставіць партыя перад краінай. А раз гэта так, то як можна забяспечыць размах сапраўды большэвіцкай выхаваўчай работы, будучы адарваным ад мас, не ведаючы быту, запатрабаваньняў, умоў жыцця і работы моладзі?

Ніяк нельга! Нельга, бо моладзь часамі перарастае тых сваіх кіраўнікоў, якія, апаўшыся ў сваіх кабінетах, прыязджаюць адзін раз у «эпоху» на прадпрыемства, даючы «ўстаноўку» і зноў нагрукуюцца ў свае «вялікія» справы.

Нельга забяспечыць выхаваўчай работы сярод моладзі, не ведаючы людзей, якія пастаўлены выхоўваць моладзь данага прадпрыемства. Каб выхоўваць, трэба карыстацца заслужаным аўтарытэтам пашанай мас моладзі. Трэба, каб моладзь бачыла ў сваім кіраўніку сапраўднага важака, чалавека пры-

спецыяліст на ўсе рукі, нічога не ўмее, нічога не ведае. У «Заметках аб комсамоле і рабочай моладзі» мы паказалі тых буйнейшых недахопаў, якія нагледжаны ў некаторых комсамольскіх арганізацыях. Гэтыя недахопы заключаюцца ў слабасці выхаваўчай работы, у няўменні арганізаваць досуг і адпачынак моладзі, у няўменні ўзначаліць і накіраваць яе вытворчую актыўнасць.

Першачарговая задача комсамола — ідэйнае ўзбраенне кожнага комсамольца. «Вывучыце гісторыю нашай партыі — гэта вывучыце марксізму ў дзеянні. Трэба дабіцца таго, каб перадавы малады чалавек нашай краіны, калі ён хоча быць перадавым, вывучаў марксізм-ленінізм, вывучаў працы таварыша Сталіна, вывучаў крэпатыліва і настойліва» (Косарэў).

На цагельні-ж № 1 з комсамольскай палітвучобай не ўсё добра. Але гэта аддаленае ад горада прадпрыемства. А хіба лепш на іншых буйнейшых прадпрыемствах Менска?

Гэтымі днямі «Чырвоная змена» паказала «даве вудныя гадзіны». Гэта газетная старонка зусім правільна паказвае, да чаго недавальняюча пастаўлена комсамольская палітвучоба ў радзе буйнейшых комсамольскіх арганізацый Менска.

Сумна на комсамольскіх палітзаяцках. І комсамольцы перагуч-

ная змена», што менскі гарком комсамола па арганізацыі комсамольскай палітвучобы нічога не робіць.

Не ведаюць работнікі мейскага гаркома комсамола што робіцца ў комсамольскіх арганізацыях, а саблівя ў такіх, як цагельня, бо не бываюць там, з людзьмі не гавораць, не кіруюць імі.

Бясспрэчна, што стварэнне ў Менску трох раённых комсамольскіх арганізацый наблізіць кіраўніцтва да мас моладзі, аблегчыць кіраўніцтва ўсімі нізавымі арганізацыямі.

Трэба ўжо зараз грунтоўна падумаць аб укамплектаванні рабчых камітэтаў такім складам работнікаў, якія маглі б навучыць комсамольскія арганізацыі працаваць па-новому, прышчэпілі б большэвіцкія якасці комсамольскаму актыву ў нізах.

Складаны задачы комсамола ў даны перыяд. Бясспрэчна, што дзячэй напісаць дзесяткі рэзалюцый і пастаноў, чым правесці талковыя, каштоўныя палітзаяцкі на гісторыі партыі. Але трэба навучыцца! Менская комсамольская арганізацыя можа і яна абавязана паказаць узоры работы для ўсяго ЛКСМБ. І гэтыя ўзоры павінны быць паказаны ў справе арганізацыі выхаваўчай работы, сур'ёзнай вучобы сярод рабочай і калгаснай моладзі сярод комсамольцаў і некомсамольцаў.

Пастановай цэнтральнай камісіі па сацыялістычнаму спарбніцтву з Заходне-Сібірскім краем і Заходняй вобласцю за гэнабізе адставанне па апрацоўцы і здачы інжынерскай, уборцы, адгрукцы і здачы бульбы і ўзняццю зяблівых занесены на ЧОРНУЮ ДОШКУ наступныя раёны:

**АРШАНСКІ** (сакратар райкома КП(б)Б Соскін, старшыня райвыканкома Міцкоў).

**КАСЦІОКОВІЦКІ** (сакратар райкома КП(б)Б Лісковіч, старшыня райвыканкома Грэбенчык).

**ЦЕРАХАЎСКІ** (сакратар райкома КП(б)Б Кочкін, старшыня РВК Белыкоў).

**ТАЛАЧЫНСКІ** (сакратар РК КП(б)Б Рахуба, старшыня райвыканкома Комаў).

**СЕННЕНСКІ** (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б Якаўлеў, старшыня райвыканкома КАЧУК).

### ЧОРНАЯ ДОШКА

Пастановай цэнтральнай камісіі па сацыялістычнаму спарбніцтву з Заходне-Сібірскім краем і Заходняй вобласцю за гэнабізе адставанне па апрацоўцы і здачы інжынерскай, уборцы, адгрукцы і здачы бульбы і ўзняццю зяблівых занесены на ЧОРНУЮ ДОШКУ наступныя раёны:

**СУРАЖСКІ** (сакратар РК КП(б)Б ГЕРЦОВІЧ, старшыня райвыканкома АСМАЛОЎСКІ).

**СІРОЦІНСКІ** (сакратар райкома КП(б)Б РУМЯНЦАЎ, старшыня райвыканкома КАДЫШ).

**ПЛЕШЧАНІЦКІ** (сакратар РК КП(б)Б КЛІНОЎСКІ, старшыня райвыканкома ЛЯСОВІЧ).

**ЛЕЛЬЧЫЦКІ** (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б СТАСЕВІЧ, старшыня райвыканкома ГАУРУСЕЎ).

**ЧЭРВЕНСКІ** (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б ВАЙДБОР, старшыня райвыканкома СУРБА).

**ЛАГОЙСКІ** (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б ДАНИЛОВІЧ, старшыня райвыканкома КЛІМАЎ).

**НАРАЎЛЯНСКІ** (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б СОРКІН, старшыня райвыканкома ЭЛЬКІН).

**УШАЎСКІ** (сакратар РК КП(б)Б ВІХРОЎ, старшыня райвыканкома ПУЧЫНА).

**КАМАРЫНСКІ** (загадчык сельскагаспадарчага аддзела РК КП(б)Б БЕДЫНЕРМАН, старшыня райвыканкома ГУЦАЎ).

56. Ст.-Дарожскі	9,0	—	97,0	90,5	64,4	125,5	36,5	36,5	131,8
57. Віцебскі	7,8	—	99,8	100,1	92,3	94,0	50,3	62,4	45,5
58. Грэскі	7,8	—	100,0	79,0	94,0	90,0	45,7	31,7	39,7
59. Веткаўскі	7,3	—	96,9	89,1	78,5	107,0	52,7	81,9	43,4
60. Гомельскі	6,3	—	100,0	95,0	90,8	100,0	64,6	49,9	75,0
61. Капыльскі	5,9	—	100,0	99,5	75,1	79,3	64,3	81,5	136,7
62. Даманавіцкі	5,6	—	100,0	82,8	79,6	118,1	64,3	64,4	34,6
63. Старобінскі	5,6	—	95,3	57,6	83,4	101,0	63,6	43,3	54,8
64. Рэчыцкі	5,4	—	100,0	89,6	82,9	90,9	53,9	29,2	59,0
65. Асіпавіцкі	4,9	—	97,8	96,0	82,7	127,1	68,0	26,2	100,2
66. Лельчыцкі	4,9	—	99,8	86,5	78,2	101,0	45,4	36,5	21,7
67. Заслаўскі	4,9	—	99,5	99,7	83,2	104,8	78,2	81,2	101,1
68. Хойніцкі	4,5	—	99,5	92,6	70,5	108,7	57,0	50,0	75,0
69. Барэвінскі	4,5	—	100,0	99,0	92,1	97,8	54,2	49,6	101,4
70. Выхаўскі	4,5	—	100,0	99,7	72,3	110,3	64,6	37,9	18,7
71. Чэрыкаўскі	4,4	—	97,7	77,5	64,7	—	32,6	30,3	27,8
72. Лагойскі	4,4	—	100,0	98,2	84,1	—	58,7	46,8	36,2
73. Свяцілавіцкі	4,1	—	100,0	94,7	94,4	81,2	49,0	70,3	40,7
74. Бягомльскі	3,8	—	91,3	91,2	95,4	—	68,0	9,7	39,6
75. Смалявіцкі	3,7	—	100,0	99,1	92,8	96,4	76,2	63,9	26,5
76. Барысаўскі	3,4	—	96,3	89,9	79,0	98,3	49,5	31,0	49,4
77. Мазырскі	2,6	—	93,2	84,8	71,1	89,7	49,7	47,7	48,4
78. Петрыкоўскі	2,4	—	100,0	89,8	79,7	100,0	43,2	26,3	63,0
79. Дзяржынскі	2,2	—	87,6	99,3	87,0	104,1	76,3	53,7	113,7
80. Глускі	2,2	—	98,4	93,1	67,7	63,2	40,6	46,5	60,5
81. Брагінскі	2,0	—	95,9	94,2	82,2	185,4	41,2	35,4	33,3
82. Жлобінскі	1,8	—	95,0	84,9	73,1	100,0	45,0	42,7	30,1
83. Чачэрскі	1,5	—	95,2	92,0	79,8	49,6	43,7	92,1	32,2
84. Нараўлянскі	0,7	—	99,4	83,4	88,9	103,9	48,9	39,8	55,0
85. Клічаўскі	0,6	—	93,1	97,1	67,8	74,7	75,2	71,5	99,3
86. Чэрвеньскі	0,4	—	92,3	82,9	88,0	100,0	68,1	15,3	41,1
87. Жыткавіцкі	0,4	—	98,5	93,4	53,3	100,0	57,5	47,7	57,9
90. Капаткевіцкі	11,7	66,3	97,8	91,1	80,8	87,9	55,3	55,5	67,5
Было на 15-X-1935 г.	9,1	57,2	95,6	84,3	74,0	76,4	50,1	55,3	64,5
Было на 20-X-1934 г.	22,2	58,4	96,8	98,8	86,6	89,4	83,2	—	—

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫЯ АДДЕЛЫ НКЗБ І УПАЎКАМЗАГА БССР.

# МАЦІ

Мы прышлі ў госці да мацеры Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна. Тры дні назад — 17 кастрычніка — тут быў Сталін. Сын 75-гадовай маці Кеке ветліва, бадзёра. Яна расказвае нам аб незабыўных мінутах.

— Радасць? — гаворыць яна, — якую радасць адчула я, вы пытаеце? Увесь свет радуецца, глядзячы на майго сына і ташу краіну. Што-ж павінна была адчуць я—маці?

Мы сядзем у прасторным светлым пакоі, пасярэдзіне якога круглы стол, накрыты белай скацеркай. Букет кветак. Канала, ложка, крэслы. Над ложкам партрэты сына. Вось ён з Леніным, вась малады, у кабінце...

«Прышоў нечакана, не спярдзіўшы. Адчыніліся дзверы — вось гэтыя — і ўвайшоў, я бачу, — ён. Ён доўга цалаваў мяне, і таксама.

— Як падабаецца табе наш новы Тіфліс? — спытала я.

— Ён сказаў, што добра, успомніў аб мінулым, як жылі талды. Я працавала пачэсва і выхоўвала сына. Трудна было. У маленькім цёмным доміку праз дах працякаў дождж і было сыра. Харчаваліся дрэнна. Але ніколі, ніколі я не помню, каб сын дрэнна адносіўся да мяне. Заўсёды клопаты і любоў. Прыкладны сын!

Увесь дзень правялі весела. Іосіф Вісарыянавіч многа жартаваў і смяяўся, і сустрэча прайшла радасна...

Мы развітваемся. Новы Тіфліс бурліць, ззяе і цвіце. А ў памяці яшчэ гучаць словы мацеры:

— Усім жадаю такога сына!

**БАРЫС ДАРАФЕЕУ.**

Тіфліс, 20 кастрычніка.  
(«Правда».)

## Выпрабаванні самалёта новай канструкцыі

**МАСКВА, 23 кастрычніка (БЕЛТА).** У маскоўскім аэрапорце пачаліся дзяржаўныя выпрабаванні новага самалёта «АРК-3-1». Ён пабудаван па праекту канструктара Злоказова і прызначаны для работы ў Арктыцы. «АРК-3-1» — цэльна металічны маналіт.

Самалёт развівае скорасць да 250 кілометраў у гадзіну. 12-месная кабіна самалёта ацэпена мае рад спецыяльных прыстасаванняў для абслугоўвання пасажыраў у арктычных умовах.

Самалёт хутка перастаўляецца з калёс на лыжы ці паплаўкі.

**МАСКВА, 23 кастрычніка (БЕЛТА).** У маскоўскім аэрапорце дан старт двухматорнаму самалёту «СССР-186», які вылецеў па маршруту Масква—Кіеў—Прага. Палёт з'яўляецца першым вопытным рэйсам савецкага грамадзянскага самалёта па гэтай трасе.

Рэгулярны рух па лініі Масква—Прага пачнецца не пазней 1 мая 1936 г.

## Арышты і паследванні савецкіх грамадзян у Манчжурый

**ХАБАРАЎСК, 21 кастрычніка (БЕЛТА).** Згодна атрыманых у Харбіна вестак, япон-манчжурскія паліцэйскія ўлады і японскія жандармерыя пры актыўным удзеле белагвардзейцаў, якія знаходзяцца ў іх на службе, у апошні час узмацняюць незаконныя паследванні пражываючых у Манчжурый савецкіх грамадзян.

Паліцэйскія і жандары без усякіх падстаў зноў і зноў абходзяць кватэры савецкіх грамадзян, падваргаюць апошніх доўгім допытам і шантажу, пагражаючы арыштамі, забівааннямі і вымагаючы ў іх хабары. Пачасціліся вобскі і беспрычынныя арышты. Ёсць весткі, што арыштаваныя 7 кастрычніка работнікі рэдакцыі газеты «Новості Востока», у ліку якіх — вылавец газеты савецкі грамадзянін Колпачы, рэдактар Орлоў, сакратар рэдакцыі Галабоў і іншыя, якія трымаюцца да гэтага часу без якіх-небудзь абвінавачванняў у турме, — падваргаюцца жорсткім збіваанням. 17 кастрычніка арыштован таксама дырэктар і член праўлення Дальбанка Гастынскі.

Ёсць весткі аб такіх-жа паследваннях і арыштах япон-манчжурскімі ўладамі савецкіх грамадзян, якія пражываюць на станцыі Пагранічная ў турмах у самых варварскіх умовах і з'яўляюцца афараі усяніх здэкаў і катаванняў з боку японскіх і белагвардзейскіх турэмшчыкаў.

Па паведаванні ўдасціўныхся зноў у апошні час масавых беспрычынных арыштаў і бесчалавечага збіваання арыштованых савецкіх грамадзян, консуламі СССР у Харбіне, на станцыі Манчжурый і на станцыі Пагранічная не раз заліляліся пратэсты, на якія, аднак, да сённяшняга дня яшчэ не атрыманы здавальняючы адказы.

Развуданая, правакацыйная кампанія супроць СССР і заклікі да пагромаў супроць савецкіх грамадзян з боку японскіх і белагвардзейскіх газет Манчжурый, звязаных з японскай ваеншчынай, не астаўляюць ніякіх сумненняў адносна правакацыйных мэт гэтага савольства і неспыняючыхся гвалтаў над мірнымі савецкімі грамадзянамі.

## У АПОШНІ ШЛЯХ

Повяды праху А. І. Елізаравай-Ульячавой

**МАСКВА, 23 кастрычніка (БЕЛТА).** Сярод кветак і зелені ў пэтры залы прэзідыума ЦВК СССР на высокім пастамеце была ўстаўлена 22 кастрычніка урна з прахам старэйшай большэвічкі, стойкага і непрымірнага рэволюцыянера А. І. Елізаравай-Ульячавай.

9 гадзін 25 мін. Каля праху Алены Ільінічны ў апошняй змене ганаровай варты таварышы **Молатэў, Кагановіч, Андрэў і Стасавя.**

У 9 гадзін 30 мін. вечара знімаецца ганаровая варта. Пад гукі жалобнага маршу тт. Хрушчоў, Кіселеў, М. і. Ульянава, Філатаў Стасавя, Кулькоў, Арцыхіна і Позорні выносяць катафалк з урнай на прыдхную ў жалобным маўчанні Чырвоную плошчу. Наперадзе нясуць дзесяткі вянокў і сцягаў. На плошчы урна ўстаўляюць на катафалк. Жалобная пра-

псія накіроўваецца з Чырвонай плошчы па вуліцы 25 Окцябра і вуліцы Кірава на Комсамольскую плошчу.

У 11 гадзін вечара жалобная працэсія прыбывае на Комсамольскую плошчу. Велізарная плошча запоўнена маскоўскімі пролетарыямі. Каля Ленінградскага вакзала жалобная трыбуна. Жалобны мітынг адкрывае старшыня камісіі па пахаванню тав. Кіселеў.

Ад імя маскоўскіх арганізацый выступае сакратар МК ВКП(б) тав. **Кулькоў.**

У 11 гадзін 30 мін. тав. Кіселеў абвясчае мітынг скончаным. Члены камісіі пераносяць урну ў вагон, прычэплены к поезду «Красная стрела». Каля урны ў вагоне ўстаўляецца ганаровая варта. Вянкі і сцягі пакрываюць урну.

У 12 гадзін 30 мін. поезд пад гукі жалобнага маршу адыходзіць у Ленінград.

Сёння, 24 кастрычніка, у 5 г. вечара, у Мажой зале Дома партактыва адбудзецца дэклан нам, загадчыка аддзела партыйнай прапаганды і агітацыі ЦК ВКП(б) т. **ЗЕЙМАЛЯ** аб задачах партыйнай прапаганды.

Яўжа сакратароў парткомаў і прапагандыстаў абавязкова. **КУЛЬПРОП ГАРКОМА КП(б)Б.**

СТАЛІЦА  
ОРДЭНАНОСНАЯ БССР

# ДОМ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Будаўніцтва першай чаргі Дома Чырвонай арміі заканчваецца. Ужо зняты рыштванні з цэнтральнай часткі будынка і врасуюцца прыгожыя калоны.

Масіўны чатырохпавярховы палац увасабляе сабою сталёвую магутнасць арміі дыктатуры пролетарыята. Пабудова яго ярка сведчыць аб тым, як клопяецца партыя, таварыш **Сталін** аб нашай дарагой і любімай Чырвонай арміі.

Праз тры месяцы, к XVIII гадавіне Чырвонай арміі, чырвоныя лейтэнанты, капітаны, маёры і палкоўнікі запоўняць шматлікія аўдыторыі і габінеты, багатую акустыкай залу кіно. У самыя лютыя морозы аны тут будуць плаўна рэзаць воды басейна. У прапартыўнай зале фізкультурнікі будуць практыкавацца на рознастайных снарадах.

У клубнай часці — класы, бібліятэка, рэстаран, дзіцячыя пакоі, радыёвузел. Дываны, мяккая мэбля, люстры, кветкі, арнаменты з дрэва і мрамару, панно на сценах нададуць памяшканню надзвычайную ўтульнасць.

Тут будуць працаваць рознастайныя гурткі, школы, лабараторыі, майстэрні, габінеты музыкі, матэматыкі і фізікі, замежных моў. Чытальня абсталёўваецца пасабнымі кабінкамі для самаадукацыі.

Адзін з лепшых архітэктараў, заслужаны дзеяч мастацтва тав. **Лангбард** практаваў гэты дом. Сцены будынка будуць пакрыты мрамарам, печаль прыдней часткі — гранітам.

Уся прыдней пляцоўка перад будынкам пакрываецца бліскучым асфальтам. Тут будуць насаджаны клумбы, рабіты алеі, абсталаваны фантаны.

У 1936 годзе пачнецца будаўніцтва другой чаргі дома — тэатральнай часткі з залам на 1.000 глядачоў. За домам будзе спланаван існуючы сад. Тут будуць пляцоўкі для ўсіх відаў спорту, басейны прыгожыя алеі.

## УШАНАВАННЕ ЗМІТРАКА БЯДУЛІ

Учора ў будынку Польскага дзяржаўнага тэатра грамадскае сталіцы БССР ушаноўвала пісьменніка **Змітрака Бядулю** ў сувязі з 25-годдзем яго творчай дзейнасці.

Вечар адкрыўся ўступным словам намесніка старшыні праўлення саюза савецкіх пісьменнікаў БССР т. **Александровіча**.

З'яўленне ў зале т. **Бядулі** было спаткана шумнымі авацыямі.

З вялікім дакладам аб творчым шляху пісьменніка выступіў тав. **Кучар**.

Юбіляра віталі тав. **М. Лынькоў**, намеснік дырэктара Інстытута літаратуры і мастацтва Беларускай акадэміі навук тав. **Краснеўскі**, народны артыст рэспублікі т. **Рафальскі**, заслужаны артыст рэспублікі т. **Літвінаў**, яўрэйскі паэт тав. **Аксельрод**, польскі паэт тав. **Кавальскі**, літгуртковец, студэнт Комуністычнага інстытута журналістыкі імя **Кірава** тав. **Кавалёнак**.

Літгурткоўцы друкарні імя **Сталіна** тав. **Фідлер** і завода імя **Кірава** тав. **Клэчкоў** віталі тав. **Бядулю**, як выдатнага прадстаўніка беларускай савецкай літаратуры, і прагавілі пісьменніку сацыялістычны рахунак — даць новыя мастацкія творы і вобразы аб людзях цудоўнага стаханавскага руху і новай калгаснай вёсцы.

З ажаным словам выступіў **Змітрок Бядуля**.

На імя юбіляра атрыманы шматлікія прывітальныя тэлеграмы: ад праўлення саюза савецкіх пісьменнікаў СССР, украінскіх савецкіх пісьменнікаў, ад пісьменнікаў **Харкаўшчыны**, **Ленінграда**, **Заходняй вобласці** і інш.

## У КІЕЎ НА ЗЛЁТ СТАХАНАЎЦАЎ

Па запрашэнню кіеўскага абласнога саюза абутнікаў 22 кастрычніка выехалі на кіеўскі гарадскі злёт стаханавцаў абутковай прамысловасці першы стаханавец БССР, цвікоўшчык менскай абутковай фабрыкі імя **Кагановіча** тав. **Скабло З.** і начальнік цеха тав. **Дзбанскі**.

## РАГАЧОЎ

(ПА МАТЭРЫЯЛАХ РАЕННАГА ДРУКУ)

\* Дагавор на сацыялістычнае спаборніцтва заключыла турская даследчая сельскагаспадарчая станцыя з менскай станцыяй раслінаводства. Станцыя спаборнічае на лепшую пастаноўку навукова-даследчай і вытворчай работ.

\* Два ўрады ў адно лета атрымаў калгас імя **Сталіна**, **Запольнікова**, за пасажырскім вакзалам

# НАСУСТРАЧ XVIII ГАДАВІНЕ ОКЦЯБРА

### ВЫКАНАН ГАДАВЫ ПЛАН. РОСТ КУЛЬТУРНЫХ УСТАНОЎ

20 кастрычніка па трэсту «Белбудматэрыял» датэрмінова выканан гадавы план на 101,3 проц. Да новага года абавязваемся даць дадаткова 25 млн. шт. цэглы, 600 тыс. штук чарапіцы і 300 тыс. штук кафель і аблічавачных плітак.

Кіраўнік трэста «Белбудматэрыял» **БМПІ**.

## ПРАМЫСЛОВАСЦЬ БАБРУЙСКА ВЫКАНАЛА 10-МЕСЯЧНУЮ ПРАГРАМУ

**БАБРУЙСК**, 23 кастрычніка. (БЕЛТА). На 20 кастрычніка прамысловасць **Бабруйшчыны** спрам дзесяцімесячную праграму выканала на 104,4 проц. У пэннасным азначэнні прадукцыі выпушчана на 44.012 тыс. рублёў.

## ЦЭНТР НОВАГА РАЕНА

За 23 кілометры ад **Бабруйска**, на былым полі вырастае цэнтр новастворанага **Кіраўскага раёна**. Тут закончана пабудова двух жылых дамоў і раённай гасцініцы. У бягучым-жа годзе ў асноўным будзе закончана будаўніцтва Дома **Саветаў**, вялікага кінатэатра, універмага, лазні і гаража.

У дапамогу будаўніцтву Народны камісарыят камунальнай гаспадаркі камандыраваў 4 інжынераў і тэхнікаў. На будаўніцтва раённага цэнтара адпушчана каля 500 тысяч рублёў. У райвыканком паступаюць заявы ад калгасаў аб адводзе ім зямельных участкаў, прылягаючых да новага раённага цэнтара, для забудовы.

**МАЗЫР**, 23 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). Многія калгасы **Мазыршчыны** да Окцябрскіх свят заканчваюць будаўніцтва культурных устаноў. У сельскагаспадарчай арцелі імя **Варашылава**, **Бярозаўскага сельсовета**, гэтымі днямі заканчваецца будаўніцтва новага калгаснага клуба. У калгасе «**Ударнік**», **Юравіцкага сельсовета**, у новым клубе зроблена атынкаванне сцен, абсталена ціхая чытальня, пакой шахматна-шашачных гульняў, а таксама набыта бібліятэка.

Закончана ўстаноўка трансфарматара ў калгасе імя **Варашылава**, **Баброўскага сельсовета**. Гэтымі днямі ляміка ільча загарыцца ва ўсіх калгасных будынках. У калгасе імя **Куйбышава**, **Юравіцкага сельсовета**, радыёфікуецца 40 хат калгаснікаў. У калгасе «**Чырвоная змена**», **Грышаньскага сельсовета**, заканчваецца будаўніцтва новай лазні.

У калгасе «**Чырвоная звязда**», **Бярозаўскага сельсовета**, прыводзіцца ў культурны выгляд калгасная вуліца. Па абодвух яе баках пракапаны канавы і пракладваюцца дрэўляныя тратуары.

**Р. ФРАЛОЎ**.

## ПОПЫТ НА МУЗЫЧНЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ

У сувязі з набліжэннем святкавання гадавіны Вялікай пролетарскай рэвалюцыі калгаснікі БССР закупаюць музычныя інструменты. У **Слуцку** распрадаў увесь запас гармонікаў — 60 штук. У іншых раёнах рэспублікі за параўнальна кароткі час прададзены калгаснай вёсцы гармонікаў, гітар, балалаек, мандалін, патэфонаў на 150 тыс. руб.

## ЗАМОЖНАСЦЬ КАЛГАСНАГА ЖЫЦЦЯ

**ВІЦЕБСК**, 23 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). У раёне шырока разгортваецца падрыхтоўка да XVIII гадавіны Окцябра.

У **Даўжанскім сельсавеце** заканчваецца будаўніцтва электрастанцыі, якая будзе даваць святло для памяшкання сельсовета, калгасу «**Новы шлях**», чыгуначнай станцыі **Лосвіда** і паштоваму аддзяленню «**Буяны**». Новыя клубы пабудаваны ў калгасе «**Прызыў**», **Бараўлянскага сельсовета**, і ў **Міхалёўскім сельсавеце**. У калгасе «**Барэц**», **Нікалаўскага сельсовета** арганізаваны і добра абсталаваны дзіцячыя ксці, якія будуць працаваць круглы год. Будаўніцтва новай больніцы заканчваецца ў **Бараўлянскім сельсавеце**.

Калгаснікі да Окцябрскіх свят набываюць абсталаванне для кватэр, вопратку. Калгаснік калгаса «**Чырвоная армія**» набыў 6 новых венскіх крэслаў, стол і нікеліраваны ложак. У хату ўведзена электрычнасць. Да свята ён атрымавае ў кошт заробленых прададзены 70 пудоў хлеба, 400 пудоў бульбы, 300 пудоў гародніны і 500 рублёў грашыма.

Калгасніца калгаса «**Пяцігодка**» **Сцяпанавы**, у былым бяднячкі, набыла сабе зімовае паліто за 600 руб. Яскіна **Вольга** набыла 2 пары туфелі, бацінкі, шаўковае плацце і асенье паліто. **АРК. ЗАРУБЕЖНЫ**.

## ГУКАВОЕ КІНО

**СУРАЖ**, 23 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). К XVIII гадавіне Окцябра ў раённым цэнтры адкрываецца гукавое кіно. У дні Окцябрскіх свят рабочыя і калгаснікі **Суражскага раёна** ўпершыню ўбачаць і вачуюць на экране гукавы фільм «**Чапаеў**».

**Т. ШАРШНЁЎ**.

## ВЕЧАРЫ ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ

Урадавы камітэт пастанавіў правесці святкаванне 30-гадовага юбілею літаратурнай творчасці народнага паэта рэспублікі **Янкі Купалы** з 15 лістапада па 15 снежня. На ўсіх буйнейшых прадпрыемствах **Менска**, **Віцебска**, **Гомеля**, **Бабруйска**, **Магілёва**, **Оршы** і іншых гарадоў будуць праведзены літаратурныя вечары, прысвечаныя **Янку Купале**. 11 снежня ў **Менску** ў будынку Беларускага дзяржаўнага тэатра адбудзецца агульнагарадскі вечар.

## АЭРАКЛУБЫ БССР У 1936 ГОДЗЕ

Учора ў **Менску** ў клубе металістаў адкрылася нарада начальнікаў аэраклубаў і начальнікаў лётных частак клубаў БССР. Народа прысвечана пытанню камплектавання і падрыхтоўкі лётных кадраў аэраклубамі ў 1936 годзе. Гэтым быў прысвечан даклад начальніка авіяцый Асаавіяхіма БССР тав. **Сераброўскага**. З месц па гэтым-ж пытанню дакладвалі работнікі аэраклубаў.

Падрыхтоўку вучлётаў па групе маторнага лятання ў аэраклубах у 1936 годзе ўпершыню будуць праводзіць адначасова са штатнымі інструктарамі і тэхнікам грамадскія інструктары і тэхнікі — выпускнікі — вучлёты гэтага года.

У 1936 годзе будуць створаны некалькі вучэбна-лётных пунктаў у гарадах, дзе няма аэраклубаў, як, напрыклад, **Клімавічах**, **Слуцку**, **Палацку**, **Рэчыцы** і інш. Матэрыяльная частка клубаў значна напавянецца новымі самалётамі, планерамі, парашутамі, аўтамашынамі.

## НАБЫВАЮЦЬ АўТАМАШЫНЫ

Калгасы **Бокшыцкага сельсовета**, **Слуцкага раёна**, прадалі дзяржаве 150 тон хлебных лішкаў. Калгас імя **Занойскага** прадаў 90 тон, імя **Чапаева** — 45 тон. «**Уперад**» — 30 тон. За прададзена збожжа калгасы набываюць аўтамашыны. У калгасах падабраны ўжо шоферы.

**НОВИК**.

## ПОЛАЦК

(ПА МАТЭРЫЯЛАХ РАЕННАГА ДРУКУ).

\* Новы ўнівермаг адкрыўся ў горадзе. За першыя два дні магазін прадаў тавараў на 45 тысяч рублёў.

\* Культурны выгляд прыняла памяшканне **Мала-Сігнанскага сельсовета**. Месцы ларак занялі венскія крэслы, сталы, асвятленне.

## СПАРТЫўНАЯ АВІЕТКА КАНСТРУКЦЫІ ВІЦЕБСКА АЭРАКЛУБА

Начальнік лётнай часткі самага аэраклуба тав. **С. М. Сенка** пры ўдзеле работнікаў клуба ў асноўным закончыў працоўку чарпякоў авіёткі. Фюзеляж авіёткі драўляны з фанернай абшукі, палётная вага 200 кілаграм. Авіётка аднамесная і разлічана на матор магутнасцю ад 16 да 20 ксіх сіл. Такай моцнасці матор матацыкла.

Перад канструктарам стаяла дача дабіцца найбольшай і найменшай затраты матэрыялаў і працпейшую. Канструкцыя і пакоўка што ўчарне. Але ўсё раз можна сказаць, што авіётка выконвае задачы канструктар авіёткі. Авіётка будзе будавацца майстэрнях аэраклуба.

Адначасова т. **Федасеева** рацоўвае канструкцыю планера «таючае крыло», з такім крылом пасля выпрабавання праца зробіць самалёт такога ж аэраклуба.

## ЗДАРЭННІ

\* Меці-злачынцы. Крымінальнае вышукан арыштаваны калгаснік **вёскі Чэрнева**, **Каранскага сельсовета**, **Лагойскага раёна**, **А. У. Вішкая**, якая 22 чэрвеня гэтага года пакінула 7-дзённае дзіці і лідоры дома па вуліцы **Маркса** ў **Менску**. Самішоў заробленым злачынстве саванна.

## ПАВЕДАМЛЕННІ

25 кастрычніка 1935 года мяшканні залы с'едаў Дома адбудзецца сход аглява і камсамольскай арганізацыі і танню: вынікі VI кантраса (Даклад прадстаўніка **КМ. Алексеева**).

Пачатак у 6 гадзін 30 мінуход на прапуоках.

Білеты атрымаць у райкомсамола.

**Менскі райком**

25 кастрычніка 1935 г. у 11 вечара ў клубе імя **Сталіна** адбылася тэатральна-наглядная і Камсамольска-адукацыйна-інструкцыйная с'езд. Пасля для аглядатараў і гандыстаў на тэму:

«Партыя **Леніна-Сталіна** рацьбе за Окцябрскую сацыялістычную рэвалюцыю».

Білеты атрымаць 25 кастрычніка ў райкомах КП(б)Б.

# М Е Н С К



\* **Гарадскі злёт пленерыстаў**. Сёння ў 18 гадзін у клубе металістаў адбыўся злёт пленерыстаў **Менска**. У рабоце злёта прымуць удзел 700 пленерыстаў. Будзе заслухана даклад аб рэалізацыі рашэння VI пленума ЦС Асаавіяхіма і задачах планерызма ў 1936 годзе.

\* **Сустрэча па рэгіі Менск-Магілёў**. Сёння ў 18 гадзін на стадыёне «**Дынама**» імя **Кірава** адбудзецца сустрэча па рэгіі, якая з'яўляецца першай у СССР міжнароднай сустрэчай. Ад **Менска** выступіла каманда студэнтаў тэхнікума фізкультуры. Капітан менскай каманды — ігрок зборнай каманды СССР — **Жорж Полліт**. Судзіць будзе старшыня секцыі па рэгіі **ВСОК СССР** тав. **Том...**

